


# Сямейны забег пройдзе і на Стаўбцоўшчыне

У 2021 годзе на стадыёне ў Стоўбцах з'явіцца новае футбольнае пакрыццё, а таксама пройдзе масавае фізкультурнае мерапрыемства – сямейны забег. У стаўбцоўскай моладзі ў сувязі з цяперашняй эпідэміялагічнай сітуацыяй і адсутнасцю лыжных гонак будзе магчымасць выехаць на трэніровачна-вучэбныя заняткі на лыжныя базы Мінскай вобласці.

Пра гэта і іншае паведаміў начальнік галоўнага ўпраўлення спорту і турызму Мінаблвыканкама Яўген Булойчык падчас выязнога прыёму грамадзян на базе ДУ «Дзіцяча-юнацкая спартыўная школа Стаўбцоўскага раёна».



У гутарцы Яўген Булойчык высока ацаніў работу Стаўбцоўскага раёна ў сферы спорту і турызму, а таксама яе рэзервы:

– Інфраструктура дазваляе не толькі аказваць насельніцтву

паслугі аздараўлення, але і вырошчваць чэмпіёнаў. У крокавай даступнасці для жыльцоў новага шматпавярховага мікрараёна Стоўбцаў, які разбудоваецца, фізкультурна-аздараўленчы комплекс. Недалёка ад райцэнтра – Коласава, дзе створана нядрэнная лыжная база.

Яўген Васільевіч засяродзіў увагу на тым, што Міншчына, дзякуючы падтрымцы кіраўніцтва аблвыканкама, першая ў рэспубліцы пабудуе да 2023 года фізкультурна-аздараўленчыя комплексы ў кожным раёне (пакуль без ФАКу застаюцца Дзяржынск і Узда, на даны момант будаўніцтва гэтага аб'екта вядзецца ў Старых Дарогах – Заўвага рэд.).

Эфектыўнаму аздараўленню насельніцтва садзейнічае не толькі матэрыяльна-тэхнічная база, але і новыя формы работы, якія развіваюцца дзякуючы грамадным кадрам і дзяржаўна-прыватнаму партнёрству.

– Мы пераходзім на той узровень работы, калі на кааператыўных умовах арганізуюцца сямейныя забегі, прычым як на доўгія, так і на кароткія дыстанцыі. Пашыраецца іх геаграфія. Барысаў, Ратамка, Салігорск, Мядзел, Капыль... У 2021 годзе такі забег пройдзе ў Стоўбцах, – паведаміў Яўген Булойчык. – Галоўнае – не самі спаборніцтвы, а падрыхтоўка да іх, якая прымушае весці здаровы лад жыцця, умацоўваць імунітэт (што надзвычай важна ў барацьбе з «кавідам») і ўвогуле мяняць светапогляд.

У планах спартыўнага кіраўніцтва Мінскай вобласці – арганізаваць спартыўнае жыццё на дваровых тэрыторыях, а менавіта з дапамогай папулярных у моладзі варкаўт-пляцовак, антывандальных трэнажораў і г. д.

Як адзначыў Яўген Булойчык, у бліжэйшы час у Стоўбцы ў чарговы раз завітаюць прадстаўнікі вучылішча алімпійскага рэзерву – для адбору кандыдатаў на вучобу сярод вучняў 6-7 класаў сельскіх школ. «Такая ўвага да спорту з боку дзяржавы дае магчымасць кожнаму маладому чалавеку, незалежна ад месца пражывання, дабіцца самых высокіх вынікаў», – падкрэслівае

Яўген Васільевіч.

Яўген Булойчык акрэсліў задачы на 2021 год і ў сферы турызму:

– У першую чаргу гэта развіццё ўнутранага турызму, а ён пачынаецца са школы. Неабходна развіваць веласіпеды, рачны турызм.

Стаўбцоўшчына мае ў гэтым плане шыкоўны патэнцыял і не менш значныя напрацоўкі. Да прыкладу, раённыя велапрабегі праводзяцца па некалькі разоў на год, пралягаюць па розных маршрутах і маюць вялікую колькасць прыхільнікаў. Чым не магчымасць для вывучэння малой радзімы і выхавання патрыётаў?!

**Таццяна ПЯТКЕВІЧ, фота аўтара**